

У 1955—59 і 1961 камандуючы Наветрада-
тывымі войскамі. Дзярж. прэмія СССР 1975.

МАРГЕЛАЎ Сяргеан Прехаровіч (28.3.1902, в. Ракоў Костюковіцкага р-на — 16.6.1938), бел. сав. лінгвістка-географ. Праф. (1930). Канд. філол. н. (1934). Чл. КПСС з 1925. Скончыў БГУ (1927). З 1932 вучоны сакратар Ін-та гісторіі АН БССР. Выкладаў у Ін-це пар. і ген. паларкі (1933—35). Працы па разыгрыванні ірам сін. сельскай гаспадаркі, за вароданаселішчаму Беларусі. Кіраваў хадайніцтвам Альбаса БССР.

Тэл. Бібліографія працаў, докладаў, і ўсе штандарты тэрыторыі, съёмкі АН БССР. — Мн., 1928. Эканомічныя падыходы і тэхніка АН БССР. — Мн., 1936 (у сааст.).

МАРГУНІСКІ Сяргеан Парфенавіч (6.1.1912, Чавусы — 26.12.1978), бел. сав. правазна-
мен. чл.-кар. АН БССР (1965), д-р юрыял. н. (1971), праф. (1972). Чл. КПСС з 1932. Скон-
чыў МДУ (1946). Академік грамадскіх наукоў
ЦК ВКЦС(б) (1951). Удзельнік Айч. вайны.
З 1945 заг. сектара аддзела упраўлення кал-
раду ЦК КПБ, з 1951 гал. вучоны сакратар
предзім'я АН БССР, з 1956 заг. сектара тэо-
рыі і гісторыі дзяржавы і права Ін-та філосо-
фіі і права АН БССР. Алея науки, працы па
пытаниях тэорыі і гісторыі станаўлення і
развіцця бел. сав. сацыяліст. дзяржавы і на-
сесціні нац. і інтэрн. у звязку, будаўніцтве
БССР. Над яго кіраўніцтвам выдадзены «Гісторыя дзяржавы і права Беларускай
ССР» (т. 4—2, 1970—76).

Тэл. Созданне і упроченне беларускай госу-
дарстваўственности 1917—22 — Мн., 1968; Государст-
венные строітэльства БССР ў гады восстановлення і
вироўнення хозяйства (1921—29). — Мн., 1966.

МАРДВІНАЎ Барыс Аркадзевіч (6.12.1899, Магіла — 9.12.1953), сав. рэжысёр і педагог. Засл. арт. РСФСР (1935). Праф. (1939). Скон-
чыў школу-студыю МХАТ (1921). У 1921—
40 працаваў у Маскве (МХАТ, Муз. т-р імя
Немировіча-Данченкі, Віл. т-р СССР). Нера-
біў рэжыст, прыпіцыны МХАТа на оперную
сцену, даследаў у муз. пастапоўках неіхал,
драматычнасці, дынамічнасці масавых спектак-
ляў. У 1947—51 гал. рэжысёр Дзярж. т-ра оперы і
балета БССР, адміністратар выкладаў у Бел.
акадэмічнай і Бел. тэатр.-маст. ўнів. На-
ставіў на бел. сцэні «Шыгавую даму» П. Чай-
коўскага (1934, 1948), «Гастуся Каліноўска-
га» Дз. Лукаса (1937), «Рыгалета» Дз. Вер-
дзі (1948), «Кінзі Ігара» А. Барадзіна, «Пра-
даленую нявесту» Б. Сметаны (абедзіве
1949), «Івана Сусаніна» М. Глінкі (1950),
«Марозіку» М. Красава, «Ціхі Доі» І. Дзір-
жынскага (абедзіве 1951).

МАРЗОН Уладзімір Восілавіч (19.11.1881,
г. п. Заслауе Мінскага р-на — 6.9.1954), бел.
сав. хірург. Праф. (1935). Засл. дз. нау. БССР
(1939). Засл. урач БССР (1948). Чл. КПСС з
1948. Скончыў Юр'еўскі ўніверсітэт (1911). Удзель-
нік Айч. вайны. У 1934—41 заг. кафедры апера-
цыйнай хірургіі і танаграфічнай анатомії
Віцебскага мед. ін-та. У 1943—49 у Мін-ве-
аховаў здараўя БССР. З 1948 заг. кафедры
атульнай хірургіі, у 1949—54 дырэктар Бел.
ін-та ўпакаленія урачоў. Працы па пытаниях
хірург. лячэнія хвароб органаў брушной
поласці, гінекалагічных і уралагічных.
Дз. Вірх. Савета БССР у 1947—54.



В. П. Маргелаў.



С. П. Маргунскі.

МАРКАЎ Даніла Аляксандравіч (13.4.1895,
с. Расказава Тамбоўская р-на — 23.12.1976),
бел. сав. пеўрапачатолаг-фізіятрапеўт. Акад.
АН БССР (1940, чл.-кар. 1936), д-р мед. н. (1936),
праф. (1931). Засл. дз. нау. БССР (1964). Скончыў Саракатаўскі ўніверсітэт (1919).
З 1926 у клініцы першовых хвароб БДУ, з
1931 заг. кафедры фізіятрапіі, у 1935—41 —
першовых хвароб Мінската мед. ін-та. У 1929—
41 і ў 1946—48 дырэктар Дзяржаўнага ІДІ фі-
зіятрапіі і пеўрапатогіі, у 1947—73 заг.
кафедры першовых хвароб Бел. ін-та ўдаска-
нalenія ўрачоў. У 1956—76 заг. лабараторыі
патофізіялогіі і першовой сістмы Ін-та
фізіятрапіі АН БССР. Найважнейшыя на-
речнікі функцыянальнай дыягностыкі; тона-
льная семіётыцы і патагенетычнай тэрапіі пер-
шowych захворванняў. Старшыня павук. т-вау
БССР фізіятрапеўтуа (з 1948), пеўрапачатолаг-
тэхнік (з 1964). Дзярж. прэмія БССР 1974.

Тэл. Основы патогенетичнай тэрапіі забоlez-
наній першой сістмы. — Мн., 1964; Общая тера-
пія і профілактика забоlezнаній першой сістмы. —
Мн., 1967; Основы восстановітельнай тера-
піі (медынічнай реадаптации и реабілітациі)
забоlezнаній першой сістмы. — Мн., 1973.

МАРКАЎ Пётр Аляксандровіч (28.6.1902, в. Ха-
тоўшчына Гарадзішчанскае р-на — 3.6.1967), ген.-пал-
коўнік танкавых войск (1965). Член КПСС з
1926. З 33 і з 1944. Скончыў воен. ака-
демічны механізм і матарызыцы РСЧА (1935).



Д. А. Маркаў.



Н. А. Маркаў.